

Ба 19541

Ч 97

А.П. ЧЭХАЎ

ЮБІЛЕЙ




БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕНИЕ  
ЦЭДРАМ

МЕНСК



3483



Ба 19541

А. П. ЧЭХАУ

# Ю БІЛЕЙ

\*

ЖАРТ У 1 ДЗЕІ

Пераклад В. Каваля

\*

БІБЛІОТЕКА  
Techniki  
Ревюгічнай  
Minsk

5564

52



БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННIE ЦЭНТРАЛЬНАГА ЎПРАЎЛЕННЯ  
ПА РАСПАУСЮДЖВАННЮ ДРАМАТИЧНАЙ ПРАДУКЦЫ

\* Ц Э Д Р А М \*

## Д З Е Ю Ч Ы Я А С О Б Ы

Шыпучын Андрэй Андрэевіч—старшыня праўления №-скага таварыства ўзаемнага крэдыта, нестары чалавек, з маноклем.  
Тацьяна Алексееўна—яго жонка, 25 год.  
Хірын Кузьма Нікалаевіч—бухгалтар банка, стары.  
Мерчуткіна Настасья Фёдараўна—бабуля ў салопе.  
Члены банка.  
Служачая ў банку.

Дзея адбываецца ў №-скім банку ўзаемнага крэдыта.

25. 8. 2009

Рэдактар *I. Гурскі.*  
Мастак *Б. Малкін.*

Тэхрэдактар *H. Патарашчук.*  
Карэктар *E. Бруевіч*

Здана ў набор 28-VIII 1936 г.  
Менгарліт № 1286.

Падпісана да друку 10/IX 1936 г.  
Заказ № 865.

Тыраж 5050 экз.

Друкарня ВКСГШБ, Менск, Карла Маркса, 32.

Габінет старшыні праўлення. Надева дзверы, якія вядуть ў кантору банка. Два пісьмовыя сталы. Абстаноўка з прэтэнзій на зграбную раскошу: аксамітавая мэбля, кветкі, статуі, дываны, телефон. Поўдзень.

Хірын адзін, ён у валёнках.

Хірын (*крычыць у дзвёры*). Пашліце ўзяць у аптэцы валерьянавых кропляў на пятнаццаць капеек, ды загадайце прынесці ў дырэктарскі габінет свежай вады! Сто разоў вам гаварыцы! (*Ідзе да стала*). Зусім замучыўся. Пішу ўжо чацвертыя суткі і вачэй не заплюшчуаю, ад раніцы да вечара пішу тут, а ад вечара да раніцы—дома. (*Кашляе*). А тут яшчэ запаленне за ўсім целе. Калоціць, жар, ногі ломіць і вачах гэтакі... кліchnікі. (*Сядзе*). Наш крыўляка, гэты паскуднік, старшыня праўлення сёння на агульным сходзе будзе чытаць даклад. „Наш банк у сучасным і будучым...“ Які гамбетта, падумаеш... (*Піша*). Два... адзін... адзін... шэсць... нуль... сем... Затым, шэсць... нуль... адзін... шэсць... Яму хочацца пылу падпусціць, а я вось сядзі і працую для яго, як катаржны!.. Ён у гэты даклад адзін толькі паэзіі падпусціць і больш нічога, а я вось цэлы дзень перабіраю на лічніках, чорт бы яго душу забраў! (*Перабірае на лічніках*). Вытрымаць не магу! (*Піша*). Значыць, адзін... тры... сем... два... адзін... нуль... Абяцаў узнагароду за працу. Калі сёння ўсё абыгдзеца добра і ўдасца публіцы вочы адвесці, дык абяцаў залаты жэтон і трыста узнагароды... Убачым. (*Піша*). Ну, а калі праца мая змарнуецца, дык, брат, прабач. Я чалавек запальчывы... Я, брат, пад гарачаю руку магу і злачыства зрабіць... Так!

За сцэнай шум і воллескі. Голос Шыпучына: „Дзякую! Дзякую! Узрушаны“. Уваходзіць Шыпучын. Ён у фраку, у белым гальштуку; у руках толькі што паднесены яму альбом.

Шыпучын (*стаячы ў дзвярах і звяртаючыся ў кантору*). Гэты ваш падарунак, дарагія саслужбоўцы, я бу-

ду хаваць да самай смерці, як успамін пра найшчанслівейшыя дні майго жыцця! Так, шаноўныя панове! Яшчэ раз дзякую! (*Пасылае ў паветра пацалунак і ѹдзе да Хірына*). Мой дарагі, мой паважаны Кузьма Нікалаевіч!

Увесь час, пакуль ён на сцэне, служачыя зэрдку ўваходзяць з паперамі для подпісу і выходзяць.

**Хірын (устаючы).** Маю гонар прывітаць вас, Андрэй Андрэевіч, з пятнаццацігодній гадавінай нашага банку і жадаю, каб...

**Шыпучын (моцна паціскаючы руку).** Дзякую, мой дарагі! Дзякую! Для сёнешняга выдатнага дня, дзеля юбілею, думаю, можна і пацалавацца! (*Цалуюцца*). Вельмі і вельмі рад. Дзякуй вам за службу... за ўсё, за ўсё дзякую! Калі мною, пакуль я маю гонар быць старшинёю гэтага банку, зроблена што-небудзь карыснае, дык гэтым я абавязаны перш за ўсё сваім саслужбоўцам. (*Уздыхае*). Так, баценька, пятнаццаць год! Пятнаццаць год, хай я не Шыпучын! (*Жва-ва*). Ну, што мой даклад? Пасоўваецца?

**Хірын.** Але. Асталося ўсяго старонак з пяць.

**Шыпучын.** Цудоўна. Значыць, а трэцій гадзіне будзе гатовы?

**Хірын.** Калі ніхто не перашкодзіць, дык скончу. Глупства асталося.

**Шыпучын.** Надзвычайна. Надзвычайна, хай я не Шыпучын! Агульны сход будзе а чацвертай. Калі ласка, галубок. Дайце-тку мне першую палову, я праштудырую... Дайце хутчэй!. (*Бярэ даклад*). На гэты даклад я ўскладаю велізарныя надзеі.. Гэта маё profession de foi або, лепш сказаць, мой фейерверк.. фейерверк, хай я не Шыпучын! (*Сядзе і моўчкі чытаем даклад*). Стаміўся я, аднак, як чорт. Уначы ў мяне быў прыпадачак падагры, уся раніца прайшла ў клопатах і лабягушках, потым гэтыя хваліванні, авацыі, гэтая ажытатыя... Стаміўся!

**Хірын (піша).** Два... нуль... нуль... тры... дзевяць... два... нуль.. Ад лічбаў у вачах зазелянела.. Тры... адзін... шэсць... чатыры... адзін.. пяць... (*Стукае на лічніках*).

**Шыпучын.** Таксама непрыемнасць.. Сёння раніцай была ў мяне ваша жонка і зноў скардзілася на вас. Ка-

зала, што ўчора ўвечары вы за ёю і за сваячкаю з  
нажом ганяліся. Кузьма Нікалаіч, куды гэта варта? Ай-ай!  
**Хірын (суррова).** Асмелюся з прычны юблею, Андрэй  
Андрэіч, звярнуцца да вас з просьбай. Прашу мас, хоць  
бы паважаючы маю катаржную працу, не ўвешвацца  
ў маё сямейнае жыццё. Прашу!

**Шыпучын (уздыхае).** Немагчымы ў вас характар, Кузь-  
ма Нікалаіч! Чалавек вы надзвычайны, паважаны, а з  
жанчынамі тримаеце сябе, як які-небудзь Джэк. Да-  
праўды. Не разумею, за што вы іх так ненавідзеце?  
**Хірын.** А я вось не разумею, за што вы іх так любіце?

### П а у з а .

**Шыпучын.** Служачая паднеслі толькі што альбом, а  
члены банка, як я чуў, хоцуць паднесці мне адрес і  
сярэбраны збан. (*Грае з маноклем*). Слаўна, хай я  
не Шыпучын! Гэта не лішне. Для рэпутацыі банка па-  
требна некаторая помпа, чорт пабяры! Вы свой чала-  
век, вам усё, канечне, вядома. Адрес напісаў я сам,  
сярэбраны збан таксама купіў я сам... Ну, і пераплёт  
для адреса сорак пяць рублёў,—але без гэтага нель-  
га. Самі-бяны не здагадаліся. (*Азіраециа*). Абстановачка  
якава? Што за абстаноўка? Вось кажуць, што я дро-  
бязны, што мне трэба, каб толькі замкі ў дзвярах бы-  
лі пачышчаны, каб служачая наслі модныя гальшту-  
кі, ды ля пад'езда стаяў тоўсты швейцар. Ну, не,  
даражан'кія мае. Замкі ў дзвярах і тоўсты швейцар  
не дробязь. Дома ў сябе я магу быць мешчанінам,  
есці і спаць па-свінску, ліць запоем...

**Хірын.** Прашу, калі ласка, без намёкаў!

**Шыпучын.** Ах, ніхто не намякае. Які ў вас немагчымы  
характар... Дык вось я і кажу: дома ў сябе я магу  
быць мешчанінам, парвеню, і слухацца сваіх прывычак,  
але тут усё павінна быць еп grand. Тут банк! Тут кож-  
ная дэталь павінна імпанаваць, так сказаць, і мець ура-  
чысты выгляд. (*Падымае з падлогі паперку і кідае яе ў  
камін*). Заслуга мая іменна ў тым, што я высока пад-  
няў рэпутацыю банка! Вялікая справа—тон! Вялікая,  
хай я ве Шыпучын! (*Агледзеўши Хірына*). Любы мой,  
кожную хвіліну сюды можа з'явіцца дэпутація ад  
членаў банка, а вы ў валёнках, у гэтым шарфе... у  
нейкай камізэльцы дзікага колеру... Маглі-б адзець  
фрак, ну, нарэшце, чорны сурдут...

Хірын. Для мяне здароўе даражэй за вашых членаў  
банка. У мяне запаленне ўсяго цела.

Шыпучын (*хвалюючыся*). Але згадзіцесь, што гэта бес-  
парадак! Вы парушаце ансамбл!

Хірын. Калі прыдзе дэпутаця, дык я схавацца магу. Не  
вялікая бяда. (*Піша*). Сем... адзін..., сем... два... адзін...  
пяць... нуль... Я і сам беспарарадкаў не люблю... Сем...  
два... дзевяць..., (*Стукае на лічніках*). Цярпець не  
магу беспарарадкаў! Вось-бы добра вы зрабілі, каб не  
запрашалі сёння на юбілейны абед дам...

Шыпучын. Глупства якое...

Хірын. Я ведаю, вы для форсу напусціце іх сёння поў-  
ную залу, але глядзіце, яны вам усю справу сапсуюць.  
Ад іх усякая шкода і беспарарадак.

Шыпучын. Наадварот, жаночая кампанія ўзвышае нас.

Хірын. Але-ж... Ваша жонка, здаецца, адукаваная, а ў  
панядзелак на мінулым тыдні гэтакае сказаўла, што  
я потым два дні толькі рукамі разводзіў. Рантам пры  
чужых пытае: „Ці праўда, што ў нас у банку муж  
накупіў акцый Дражска-Пражскага банка, якія  
потым упалі на біржы? Ах, мой муж так непакоіцца!“  
І гэта пры чужых! І навошта вы ім рассказываце са-  
крэты, не разумею! Хочаце, каб яны вас пад крымі-  
нальшчыну падвялі?

Шыпучын. Ну, досыць, досыць. Для юбілея ўсё гэта за-  
надта змрочна. Дарэчы, вы мне напомнілі. (*Глядзіць  
на гадзіннік*). Зараз павінна прыехаць моя жонка. Па  
сутнасці, варты было-б з'ездзіць на вакзал, спаткаць  
яе, бедненькую, але няма часу і... і стаміўся. Прызнац-  
ца, я не рад ёй. Як сказаць, я рад, але для мяне  
было-б прыемней, калі-б яна яшчэ дзянькі з два па-  
жыла ў сваёй маткі. Яна будзе патрабаваць, каб я  
сёння правала водзіў увесь вечар з ёю, а тымчасам у  
нас сёння мяркуеца пасля абеда маленъская экспу-  
рсія... (*Уздрыгвае*). Алінак, у мяне пачынаецца ўжо  
нервовая дрыготка. Нервы так напружаны, што до-  
сыць, здаецца, маленъкай дробязі, каб я расплакаўся!  
Не, трэба быць моцным, хай я не Шыпучын!

Уваходзіць Тацьяна Алексеевна, у ватэрпруфе і з дарожнай  
сумачкай цераз плячо.

Ба! Лёгкая на ўспаміне.

Тацьяна Алексеевна. Даражэнъкі! (Бяжыць да  
мужа).

Працяжны пацалунак.

Шыпучын. А мы толькі што аб табе гаварылі!.. (Глядзіць на гадзіннік).

Тацьяна Алексеевна (запыхаўшыся). Занудзіўся? Здароў? А я яшчэ дома не была, з вакзала праста сюды. Трэба табе расказаць дужа-дужа многа.. не могу вытрымаш. Расправанаца я не буду, я на хвілінку. (Хірыну). Добры дзень, Кузьма Нікалаеві! (Мужу). Дома ў нас усё добра?

Шыпучын. Усё. А ты за гэты тыдзень папаўнела, па-прыгажэла... Ну, як ездзіла?

Тацьяна Алексеевна. Цудоўна. Вітаюць цябе ма-ма і Каця. Васіль Андрэіч наказаў цябе пацалаваць. (Цалуе). Цётка прыслала табе банку варэння і ўсё злующа, што ты не шішаш. Зіна прасіла цябе па-цалаваць. (Цалуе). Ах, калі-б ты ведаў, што было! Што было! Мне нават страшна расказваць! Ах, што было! Але я бачу па вачах, што ты мне не рад!

Шыпучын. Наадварот... Любая... (Цалуе).

Хірын сярдзіта кашляе.

Тацьяна Алексеевна (уздыхае). Ах, бедная Каця, бедная Каця! Мне яе так шкода, так шкода!

Шыпучын. У нас, даражэнская, сёня юбілей, усякую хвіліну можа з'явіца сюды дэпутацыя ад членай банка, а ты не адзетая.

Тацьяна Алексеевна. Праўда, юбілей? Вітаю, па-нове... Жадаю вам... Значыць, сёня сход, абед... Гэта я люблю... А памятаеш той цудоўны адрас, які ты так доўга пісаў для членаў банка? Яго сёня будуць табе чытаць?

Хірын сярдзіта кашляе.

Шыпучын (зблянтэжана). Любая, аб гэтым не гавораць..

Сапраўды, ехала-б дамоў.

Тацьяна Алексеевна. Зараз, зараз. За адну хвілінку раскажу і паеду. Я табе ўсё з самага пачатку. Ну-с... Калі ты мяне праводзіў, я, памятаеш, села побач з той поўнай дамай і стала чытаць. У вагоне я

не люблю размаўляць. Тры станцыі ўсё чытала і ні з кім ніводнага слова. Ну, пачаўся вечар і такія, ведаеш, пайшлі ўсё цяжкія, чорныя думкі! Насупроць сядзеў малады чалавек, нішто сабе так, не благі, брунет. Ну, разгаварыліся... Падыйшоў марак, потым студэнт нейкі... (*Смяецца*). Я сказала ім, што я не замужам... Як яны да мяне заліцаліся! Балбаталі мы да самай поўначы. Брунет расказваў страшэнна смешныя анекдоты, а марак усё співаў. У мяне грудзі забалелі ад смеху. А калі марак—ах, гэтыя маракі—калі марак даведаўся выпадкова, што мяне звуть Тацьянай, дык ведаеш, што ён співаў? (*Співае басам*). „Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну“... (*Рагоча*).

Хірын сярдзіта кашляе.

Шыпучын. Атнак-жа, Танюша, мы перашкаджаем Кузьму Нікалаевічу. Едзь дамоў, даражэнъкая... Пасля... Тацьяна Алексееўна. Нічога, нічога, хай і ён паслухае, гэта вельмі цікава. Я зараз скончу. На станцыю выехаў за мною Сярожа. Падвярнуўся тут нейкі малады чалавек, падатковы інспектар, здаецца... нішто сабе, слайченъкі, асабліва вочы... Сярожа пазнаёmi ў зімі мы паехалі ўтрох... Надвор'е было дзіўнае...

За сцяной галасы: „Нельга! Нельга! Што вам трэба?“  
Уваходзіць Мерчуткіна.

Мерчуткіна (у дзвярах адмахваючыся). Навошта хапаеце? Вось яшчэ! Мне самога патрэбна!.. (Уваходзіць, Шыпучыну). Маю гонар, ваша прэвасхадзіцельства... Жонка губернскага сакратара Настася Фёдараўна Мерчуткіна-с.

Шыпучын. Што вам трэба?

Мерчуткіна. Калі ўважаецце ведаць, ваша прэвасхадзіцельства, мой муж, губернскі сакратар Мерчуткін, быў хворы пяць месяцаў, і пакуль ён ляжаў дома

і лячыўся, яму без усякай прычыны адстаўку далі,  
ваша прэвасхадзіцельства, а калі я пайшла па яго  
пенсію, дык яны, уважаеце ведаць, узялі і вылічылі  
з яго пенсіі дваццаць чатыры рублі трывцаць шэсць  
копееек. За што?—пытаю. „А ён—кажуць, з таварыс-  
кай касы браў і за яго другія ручаліся.“ Як-жа так?  
Хіба-ж ён мог без мае згоды браць? Так нельга,  
ваша прэвасхадзіцельства! Я жанчына бедная, толькі  
і кармлюся жыльцамі... Я кволая і слабая... Ад усіх  
крыўду цярплю і ні ад каго добра га слова не чую...

Шыпучын. Выбачайце... (Бярэ ад яе прашэнне і чытае  
яго стоячы).

Тацьяна Алексееўна (*Хірыну*). Але трэба спа-  
чатку.. На мінулым тыдні раптам я атрымліваю ад  
мамы ліст. Піша, што да сястры Каці пасватаўся  
нейкі Грэндылеўскі. Надзвычайна прыемны малады  
чалавек, але без усякіх сродкаў, без нікага пэўнага  
становішча. І на няшчасце, уявіце сабе, Каця захапі-  
лася ім. Што тут рабіць? Мама піша, каб я неадклад-  
на прыехала і зрабіла ўплыў на Кацю...

Хірын (*суроўка*). Выбачайце, вы мяне зблілі! Ви—мама  
да Каця, а я вось збіўся і нічога не разумею.

Тацьяна Алексееўна. Гэтакая важнасць! А вы  
слушайце, калі з вамі дама гаворыць! Чаму вы сён-  
ня такі злосны? Закахаліся? (*Сміяецца*).

Шыпучын (*Мерцуткінай*) Выбачайце, як-жа гэта так?  
Я нічога не разумею.

Тацьяна Алексееўна. Закаханы? Ага! Пачырванеў!  
Шыпучын (*жонцы*). Танюша, схадзі, любая, на хвілінку  
ў кантору. Я зараз.

Тацьяна Алексееўна. Добра. (*Выходзіць*).

Шыпучын. Я нічога не разумею. Мабыць вы, паві, не  
туды патрапілі. Ваша просьба па сутнасці зусім нас  
не датычыць. Вы патурбуйцеся звярнуцца ў тое ведам-  
ства, дзе служыў ваш муж.

**Мерчуткіна.** Я, паночак, у пяці месцах ужо была, нідзе нават прашэння не прынялі. Я ўжо і галаву згубіла, ды дзякую зяцю Барысу Мацвеевічу, надаўмі ѹ да вас схадзіць. „Вы, кажа, мамаша, звярніцесь да пана Шыпучына: яны, як чалавек, уплыў маюць, усё могуць“. Дапамажыце, ваша прэвасходзітельства!

**Шыпучын.** Мы, пані Мерчуткіна, нічога не можам для вас зрабіць. Зразумейце вы: ваш муж, наколькі я магу меркаваць, служыў па ваенна-медицынскаму ведамству, а наша ўстанова зусім прыватная, камерцыйная, у нас банк. Як не зразумець гэтага!

**Мерчуткіна.** Ваша прэвасходзітельства, а што мой муж хворы быў, у мяне доктарскае пасведчанне ёсць. Вось яно, будзьце ласкавы паглядзець...

**Шыпучын (раздражнена).** Цудоўна, я веру вам, але кажу, гэта нас не датычыць.

За сцэнай смех Тапцяны Алексеевны, потым мужчынскі смех.

Шыпучын, паглядзеўшы на дзвёры.

Яна там перашкаджае служачым. (*Мерчуткінай*). Дзіўна і нават смешна. Няўжо ваш муж не ведае, куды вам звяртацца?

**Мерчуткіна.** Ён, ваша прэвасходзітельства, у мяне нічога не ведае. Заладзі ў адно: „не твая справа і пайшла прэч!“ ды і ўсё тут...

**Шыпучын.** Паўтараю, васпані, ваш муж служыў па ваенна-медицынскаму ведамству, а тут банк, установа прыватная, камерцыйная...

**Мерчуткіна.** Так, так, так.. Разумею, бацюхна. У такім выпадку, ваша прэвасходзітельства, загадайце выдаць мне хоць пятнаццаць рублёў! Я згодна, не ўсе адразу.

**Шыпучын (уздыхае).** Уф!

**Хірын.** Андрэй Андрэіч, гэтак я ніколі даклада не скончу.

**Шыпучын.** Зараз. (*Мерчуткінай*). Вам не ўцяміць. Ды зразумейце ж, што звяртацца да нас з гэтакай просьбай.

бай усёроўна, як падаваць прашэнне аб разводзе,  
напрыклад, у аптэку альбо ў прабірную палату.

Стук у дзверы. Голос Тацьяны Алексеевны: „Андрэй,  
можна зайсці?“

Шыпучын (*крычыць*). Пачакай, любая, зараз! (*Мерчуткінай*). Вам не даплацілі, але мы тут ні пры чым.  
І да таго-ж, васпані, у нас сёння юбілей, мы заняты... можа сюды ўвайсці хто-небудзь... Прабачце...

Мерчуткіна. Ваша прэвасхадзіцельства, пашкадуйце мяне сірату! Я жанчына слабая, безабаронная... Замучылася да смерці... І з жыльцамі судзіся, і за мужа клапаціся, і па гаспадарцы бегай, а тут яшчэ зяць без месца.

Шыпучын. Пані Мерчуткіна, я... Не, выбачайце, я не могу з вамі гаварыць! У мяне нават галава закружылася... Вы і нам перашкаджаецце, і час дарэмна марнуеце... (*Уздыхае, убок*). Вось балда, хай я не Шыпучын! (*Хірыну*). Кузьма Нікалаевіч, растумачце вы, калі ласка, пані Мерчуткінай... (*Махае рукою і ідзе ў праўленне*).

Хірын (*падыходзіць да Мерчуткінай, сурова*). Што вам трэба?

Мерчуткіна. Я жанчына кволая, безабаронная... На выгляд, можа, я моцная, а калі разабрацца, дык уважніе ніводнай жылачкі няма здаровай! Ледзьве на нагах стаю і апетыту няма. Каву сёння піла і без усякага задавалення.

Хірын. Я ў вас пытаю, што вам трэба?

Мерчуткіна. Загадайце, бацюхна, выдаць мне пятнаццаць рублёў, а астатнія хоць праз месяц.

Хірын. Але-ж вам, здаецца, было выразна сказана: тут банк!

Мерчуткіна. Так, так... А калі трэба, я могу медыцынскае пасведчанне падаць.

Хірын. У вас на плячах галава ці што?

Мерчуткіна. Родненкі, я-ж па закону прашу. Мне чужога не трэба.

Хірын. А я ў вас, мадам, пытаюся: у вас галава на плячах ці што? Ну, чорт мяне вазьмі зусім, мне некалі з вамі размаўляць! Я заняты. (Паказвае на дзвёры). Прашу!

Мерчуткіна (здзіўленая). А гроши як-жа?

Хірын. Адным словам, у вас на плячах не галава, а вось што... (Стукае пальцам пастале, потым сабе па ілбе).

Мерчуткіна (пакрыўдзіўшыся). Што? Ну, няма чаго, няма чаго... Сваёй жонцы пастукай... Я губернская сакратарша... Са мной не вельмі!

Хірын (запальчыва, упаўголаса). Преч адсюль!

Мерчуткіна. Ну, ну, ну... Не вельмі!

Хірын (упаўголаса). Калі ты не выйдзеш у гэтую-ж секунду, дык я за дворнікам пашлю. Преч! (Тупае нагамі).

Мерчуткіна. Няма чаго, няма чаго! Не баюся! Бачылі мы такіх... Трухляціна!

Хірын. Здаецца, за ўсё сваё жыццё не бачыў такой паскуднай... уф! Нават у галаву ўдарыла... (Цяжска дыхае). Я табе яшчэ раз кажу.., Чуеш! Калі ты, старая пачвара, не выйдзеш адсюль, дык я цябе ў парашок сатру. У мяне такі харектар, што я магу цябе на ўесь век акалечыць! Я магу злачынства зрабіць.

Мерчуткіна. Сабака брэша, ведер носіць. Не спало-халася. Бачылі мы такіх.

Хірын (у адчай). Бачыць яе не магу! Мне дрэнна! Я не магу! (Ідзе да стала і сядзе). Напусцілі баб поўны банк, не магу я даклада пісаць! Не магу!

Мерчуткіна. Я не чужое прашу, а сваё па закону. Эйш, сарамнік! У прысутственным месцы ў валёнках сядзіць .. Мужык...

Уваходзяць Шыпучын і Тацьяна Алексееўна.

Тацьяна Алексееўна (уваходзячы за мужам).  
Паехалі мы на вечар да Беражніцкіх. На Каці была блакітненская фуляравая сукенка з лёгкім мярэжамі і з адкрытай шыйкай... Ёй дужа да твару высокая прычоска, і яе сама прычасала. Як адзелася і прычалася, ну, проста чароўна!

Шыпучын (ужо з мігрэнем). Так, так... чароўна... Зараз могуць прыйсці сюды.

Мерчуткіна. Ваша прэвасходзіцельства! (*Паказвае на Хірына*). Вось гэты, вось самы... вось гэты пастукаў сябе пальцам па ілбе, а потым па стале... Вы загадалі яму маю справу разабраць, а ён насміхаецца і ўсякія слова. Я жанчына, кволая, слабая...

Шыпучын. Добра, я разбяру... прыму меры... Выходзьце!.. Пасля!.. (*Убок*). У мяне падагра пачынаецца!

Хірын (*падыходзіць да Шыпучына, ціха*). Адрэй Адрэіч, загадайце паслаць за швейцарам, хай яе ў тры шыі пагоніцы! Бо, што-ж гэта такое?

Шыпучын (*спалохана*). Не, не! Яна лямант падыме, а ў гэтым доме многа кватэр.

Мерчуткіна. Ваша прэвасходзіцельства!..

Хірын (*плачучым голасам*). Але-ж мне даклад трэба пісаць! Я не паспею!.. (*Варочаецца да стала*). Я не магу!

Мерчуткіна. Ваша прэвасходзіцельства, калі-ж я атрымаю? Мне сёняня гроши патрэбны.

Шыпучын (*убок з абурэннем*). Надэзвычайна паскудная баба! (*Ей мякка*). Васпані, я ўжо вам гаварыў... Тут банк, установа прыватная, камерцыйная.

Мерчуткіна. Зрабіце ласку, ваша прэвасходзіцельства, будзьце бацькам родным.. Калі медыцынскага пасведчання мала, дык я магу з участка прадставіць. Загадайце выдаць мне гроши!

Шыпучын (*цяжска ўздыхае*). Уф!

Тацьяна Алексеевна (*Мерчуткінай*). Бабулька, вам-жа кажуць, што вы перашкаджаеце. Якая вы, аднак.

Мерчуткіна. Красуня, пра мяне паклапаціца некаму. Адно толькі званне, што п'ю і ем, а каву сёня піла без усякага задавалення.

Шыпучын (*у знямозе, Мерчуткінай*). Колькі вы хочаце атрымаць?

Мерчуткіна. Дваццаць чатыры рублі трывцаць шэсць капеек.

Шыпучын. Добра. (*Дастае з бумажніка дваццаць пяць рублёў і падае ёй*). Вось вам дваццаць пяць рублёў. Бярыце і... выходзьце.

Хірын сярдзіта кашляе.

Мерчуткіна. Вельмі дзяякую, ваша прэвасхадзіцельства... (*Хавае гроши*).

Тацьяна Алексеевна (*сядоючи каля мужа*). Аднак, мне пара дамоў... (*Паглядзеўшы на гадзіннік*). Але я яшчэ не скончыла... У адну хвілінчу скончы і пайду... Што было! Ах, што было! Значыць, паехалі мы на вечар да Беражніцкіх... Нішто сабе, весела было, але не асабліва. Быў, канечна, і Кацін каханак— Грэндзілейскі. Ну, я з Кацій пагаманіла, паплакала, зрабіла ўплыў на яе, яна тут-же на вечары і адмовіла яму. Ну, думаю, усё стала як нельга лепш: маму супакоіла, Кацію выратавала і цяпер сама магу быць спакойнай... Што-ж ты думаеш? Перад самай вячэрай ідзем мы з Кацій па алеі і раптам... (*Хвалуючыся*). І раптам чуем стрэл... Не, я не магу гаварыць аб гэтым спакойна! (*Абмахваецца хустачкай*). Не, не магу!

Шыпучын (*удыхае*). Уф!

Тацьяна Алексеевна (*плача*). Бяжым да альтанкі, а там... там ляжыць няшчасны Грэндзілейскі... з пісталетам у руцэ...

Шыпучын. Не, я гэтага не вытрымаю! Я не вытрымаю! (*Мерчуткінай*) Вам што яшчэ трэба?

Мерчуткіна. Ваша прэвасхадзіцельства, ці не можна майму мужу зноў паступіць на месца?

Тацьяна Алексеевна (*плача*). Стрэліў сабе прос

та ў сэрца, вось тут... Каця ўпала непрытомная, бедненькая... А ён сам страшэнна спалохаўся ляжыць і... просіць паслаць па доктара. Хутка прыехаў доктар і выратаваў няшчаснага.

Мерчуткіна. Ваша прэвасходзіцельства, ці не можна майму мужу зноў паступіць на месца?

Шыпучын. Не, я не вытрымаю! (*Плача*). Не вытрымаю! (*Працягвае Хірыну абедзве рукі, у адчай*). Праганіце яе! Праганіце, прашу вас!

Хірын (*падыходзячы да Тацьяны Алексееўны*). Прэч адсюль!

Шыпучын. Не яе, а вось гэтую... вось гэтую страшэнную... (*Паказвае на Мерчуткіну*). Вось гэтую!

Хірын (*не зразумеўши яго, да Тацьяны Алексееўны*). Прэч адсюль! (*Тупае нагамі*). Прэч пайшла!

Тацьяна Алексееўна. Што вы? Што вы? Звар'яцелі?

Шыпучын. Гэта жахліва! Я няшчасны чалавек! Ганіце яе! Ганіце!

Хірын (*Тацьяне Алексееўне*). Прэч! Пақалечу! Пакрэмзаю! Злачынства зраблю!

Тацьяна Алексееўна (*бляжыць ад яго, ён за ёю*). Ды як вы можаце? Вы нахаба! (*Крычыць*). Андрэй!

Ратуй! Ратуй! Андрэй! (*Вішчыць*).

Шыпучын (*бліжыць за імі*). Сціхніце! Прашу вас! Цішэй! Пашкадуйце мяне!

Хірын (*гоніцца за Мерчуткінай*). Вон адсюль! Лавіце! Біце! Рэжце яе!

Шыпучын (*крычыць*). Сціхніце! Прашу вас! Упрашваю! Мерчуткіна. Бацюхны... бацюхны! (*Вішчыць*). Бацюхны!

Тацьяна Алексееўна (*крычыць*). Ратуйце! Ратуйце! Ах, ах, дрэнна, дрэнна! (*Ускаквае на крэсла, потым падае на канапу і стогне, як непрытомная*).

Хірын (*гоніцца за Мерчуткінай*). Біце яе! Лупіце! Рэжце! Мерчуткіна. Ах, ах... бацюхны у вачах цёмна! Ах! (*Падае непрытомная на руکі Шыпучынай*)

Стук у дзвёры і голас за сцэнай: „Дэпутацыя”!

Шыпучын. Дэпутацыя... рэпутацыя... акупацыя...  
Хірын (*tupaе нагамі*). Преч, чорт бы мяне падраў! (Закасвае рукавы). Даіце мне яе! Злачынства магу зрабіць!

Уваходзішь дэпутацыя з пяці чалавек, усе ў фраках. У аднаго ў руках адрес у аксамітавым пераплётце, у другога—збан. У даверы з праўлення глядзяць служачыя. Тацьяна Алексееўна на канапе. Мерчуткіна на руках у Шыпучына, Абедзеве ціха стонгнуць.

Член банка (голосна чытае). Шаноўны і дарагі Андрэй Андрэевіч! Кідаючи рэтраспектыўны погляд на мінулае нашай фінансавай установы і прабягаючы разумовым позіркам гісторыю яго паступовага развіцця, мы атрымаем у вышэйшай ступені прыемнае ўражанне. Праўда, у першы час яго існавання, невялікія размеры асноўнага капітала, адсутнасць якіх не будзь сур'ёзных аперацый, а таксама няпэўнасць задачы ставілі рубам гамлетаўскае запытанне: „быць ці не быць?” і ў адзін час нават чуліся галасы ў калысь закрыцця банка. Але вось на чале ўстановы становіцца вы. Вашы веды, энергія і ўласцівы вам тант белі прычынаю незвычайнага поспеху і рэдкага росквіту. Рэпутацыя банка... (кашляе) рэпутацыя банка...

Мерчуткіна (стонгне). Ох! Ох!

Тацьяна Алексееўна (стонгне). Вады! Вады!

Член банка (працягвае). Рэпутацыя... (кашляе) рэпутацыя банка ўзнята вамі на такую вышыню, што наша ўстанова цяпер можа спрачацца з лепшымі замежнымі ўстановамі.

Шыпучын. Дэпутацыя... рэпутацыя... акупацыя... ішлі два прыяцелі вячэрняю парой і ціха гутарку вялі паміж сабой... Не гавары, што моладасць згубіла, што рэўнасцю замучана маёй...

Член банка (працягвае ў замяшанні). Затым кідаючи аб'ектыўны погляд на сучаснае, мы, шаноўны і дарагі Андрэй Андрэевіч... (Знізіўшы тон). У такім выпадку мы пасля... Мы лепш пасля...

BIBLIOTEKA  
Polskiej Techniki  
Pedagogicznej  
w Minsku

Выходзяць у замяшанні  
Заслонка



4

Бел. ЦЭНТРАЛЬНАЕ УПРАВЛЕНИЕ  
120-І ТРИСЮЖНОВАЯ драматычной пра-

## Ц Э Д Р А М

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ

Менск, Савецкая 68, Дом Пісменніка, тэл. 22-792.

8000002768492

Вышлі з друку і паступілі ў продаж:

Р. КОБЕЦ—*На заставе* (камедыя ў 5 карцінах) Ролей: муж. 9, жан. 2, цана 1 руб. 50 к.

На беларускай мове:

А. П. ЧЭХАЎ—1) *Сватанне*, 2) *Вяселле*. Цана 1 руб.

А. П. ЧЭХАЎ—*Мядзведзь*.—Жарт у 1 дзеі. Цана 60 к.

Знаходзяще ў друку, у бліжэйшы час паступяць у продаж:

На беларускай мове:

ФУРМАНАЎ—*Чапаеў*. П'еса ў 3 дз. Ролей: м. 15, ж. 4 і эпіз.

А. Н. ОСТРОЎСКІ—*Не ўсё кату масленіца*. Ролей: муж. 2, жан. 4.

А. Н. ОСТРОЎСКІ—*Без віны вінаватыя*. Ролей: муж. 9, жан. 6 і эпіз.

М. ЗАРЭЦКІ—*Ная*. П'еса ў 3 актах, 7 карцінах. Роляй: муж. 7, жан. 4 і эпізадычныя.

На рускай мове:

А. П. ЧЭХАЎ—*Зборнік вадэвіляў: 1) Мядзведзь, 2) Юбілей,*  
*3) Сватанне, 4) Вяселле*. Цана 1 р. 60 к.

## РЫХТУЮЦЦА ДА ВЫДАННЯ:

На беларускай мове:

Н. В. ГOGALY—*Жаніцьба*.

ЯНКА КУПАЛА—*Прымакі* (вадэвіль).

ЯНКА КУПАЛА—*Паўлінка* (вадэвіль).

А. ТАЛСТОЙ—*Улада цемры*. П'еса ў 5 дзеях.

Б. ЛЕВІН—*Радзіма*. П'еса ў 3 дзеях. Ролей: муж. 3, жан. 2 і эпізадычныя.

2 зборнікі для клубных і калгасн. гурткоў самадзейнасці на беларускай мове і адзін зборнік на яўрэйскай мове.

У зборніках будуть змешчаны: драматычныя творы, п'есы ў 1 дзеі, вадэвілі, інсценіроўкі, скетчы, прыліеўкі, упасты, юморыстычныя апавяданні, фельтоны, вершы, манагогі і т. д. беларускіх і рускіх драматургаў, паэтў і празаікаў.

Заказы і грошовыя нераводы накіроўваць па адресе:  
Менск, Савецкая 68, Дом Пісменніка. Бел. аддзяленне  
ЦЭДРАМ, Р/ах. у Бел. кантроры Дзяржбанка № 160384.  
П'есы прадаюцца ва ўсіх РКМ БАКТА і магазінах ОГІЗА.